

Каб стаць студэнтам-гісторыкам ПДУ, неабходна:

- здаць ЦТ па прадметах:
 - беларуская (руская) мова;
 - гісторыя навейшага часу;
 - гісторыя Беларусі;
- падаць у прыёмную камісію:
 - заяву на імя рэктара;
 - арыгіналы сертыфікатаў ЦТ;
 - арыгінал дакумента аб адукацыі і дадаткаў да яго;
 - медыцынскую даведку;
 - 6 фотаздымкаў 3x4 см;
 - + дакументы, што пацвярджаюць права на ільготы (пры наяўнасці).

Падрабязная інфармацыя — на сайце psu.by.



У бібліятэцы Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта



Інтэр'ер вучэбнага корпуса

ПОЛАЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ

Прыёмная камісія: г. Наваполацк
вул. Блахіна, 29, (каб. 348)
Адказны сакратар:
Пятровіч Вольга Мікалаеўна

Тэлефоны: + 375 214 53-21-61
+ 375 214 51-13-93
+375 29 719-93-15
E-mail: priem@psu.by
Сайт універсітэта: psu.by

КАФЕДРА ГІСТОРЫІ І ТУРЫЗМУ

г. Полацк
вул. Стралецкая, 4 (каб. 101)
Загадчык кафедры: канд. гіст. навук,
дацэнт Корсак Алеся Іосіфаўна

Тэлефон: + 375 214 42-87-07
E-mail: history@psu.by

Абітурыенту-2015

ПОЛАЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ

Гісторыка-філалагічны факультэт
Кафедра гісторыі і турызму

**Спецыяльнасць
«Гісторыя (айчынная
і ўсеагульная)»
1-21 03 01**



**Кваліфікацыя: «Гісторык.
Выкладчык гісторыі і
сацыяльна-гуманітарных
дысцыплін»**

Вучыцца «на гісторыка» трэба ў Полацку!

Спецыяльнасць «Гісторыя»

Дзе ж атрымліваць гістарычную адукацыю, як не ў самым старажытным горадзе Беларусі?

Першы набор на спецыяльнасць «Гісторыя» ў Полацкім дзяржаўным універсітэце адбыўся ў 1994 г. Выпускнікі ПДУ з дыпламам гісторыка працуюць у школах і ўніверсітэтах, музеях і архівах, арганізацыях, на прадпрыемствах розных формаў уласнасці, у органах дзяржаўнага кіравання і ўнутраных спраў. Некаторыя з іх абаранілі кандыдацкія і доктарскія дысертацыі.

Формы навучання:

- дзённая (4 гады);
- завочная (дыстанцыйная) (5 гадоў).



На археалагічных раскопках

Нашы выпускнікі падрыхтаваны да:

- выкладчыцкай дзейнасці;
- даследчыцкай і навукова-педагагічнай работы;
- працы ў музеях, архівах, установах культуры;
- работы на прадпрыемствах, у рэспубліканскіх і мясцовых органах кіравання.

Перавагі атрымання гістарычнай адукацыі ў Полацкім дзяржаўным універсітэце:

1. індыўідуальны падыход да кожнага студэнта;
2. кваліфікаваныя выкладчыкі — гісторыкі, этнолагі, археолагі, антрапологі;
3. усім іншагароднім студэнтам прадстаўляецца месца ў інтэрнаце;
4. памяркоўны кошт платнай формы навучання;
5. вучоба ў будынках калегіума-акадэміі XVIII–XIX стст.;
6. навучанне і ўдзел у археалагічных раскопках у Полацку — горадзе з багатай гістарычнай спадчынай;
7. этнаграфічныя экспедыцыі ў маляўнічыя куткі Беларускага Падзвіння;
8. магчымасць працягнуць адукацыю ў магістратуры і аспірантуры.



Святкаванне Купалля ў этнаграфічнай экспедыцыі



У рыцарскім клубе



Удзельнікі фальклорнага гурта «Варгán» на восеньскім свяце Багач у Вязынцы